



ДУА «УНІВЕРСІТЭТ ГРАМАДЗЯНСКАЙ АБАРОНЫ Міністэрства па надзвычайных сітуацыях РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ»

ДАРАГІЯ СЯБРЫ!

Цяпер перад многімі з вас стаіць пытанне: куды пайсці вучыцца, якую прафесію выбраць, у якой вобласці рабіць кар'еру? Гэта важнае пытанне, жызнеопределяющий. Кожны год тысячы абітурыентаў спрабуюць зразумець, які ўніверсітэт самы лепшы. Выбар ім часцей за ўсё даводзіцца рабіць на падставе чутак, апавяданняў сяброў ці сваякоў. Мы гатовыя вам дапамагчы і распавесці пра сябе!

НАШЫ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ:

«ПАПЯРЭДЖАННЕ І ЛІКВІДАЦЫЯ НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЙ» з прысваеннем кваліфікацыі «Інжынер па папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый» (конкурс праводзіцца сярод юнакоў);

«ПАЖАРНАЯ І ПРАМЫСЛОВАЯ БЯСПЕКА» з прысваеннем кваліфікацыі «Інжынер па пажарнай і прамысловай бяспека» (раздзельны конкурс праводзіцца сярод хлопцаў і дзяўчатамі).

УСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ У форме цэнтралізаванага тэсціравання: па беларускай або рускай мове (на выбар), а таксама па двух прадметах профільнага іспыту: матэматыцы і фізіцы.

ТЭРМІНЫ АТРЫМАННЯ АДУКАЦЫ:

вочная (дзённая) форма - 4 гады;

ПЕРАВАГІ НАВУЧАННЯ ВА УНІВЕРСІТЭТЕ:

- якасць якія прадстаўляюцца адукацыйных паслуг пацверджана айчыннымі і замежнымі сертыфікатамі адпаведнасці (СТБ ISO 9001 і DIN EN ISO 9001);
 - матэрыяльнае і тэхнічнае абсталяванне ўніверсітэта з'яўляецца адным з лепшых у рэспубліцы;
 - забеспячэнне месцамі для пражывання, арганізацыя харчавання, прадастаўленне абмундзіравання;
 - выплата грашовага забеспячэння (для навучаюцца за кошт сродкаў бюджэту);
 - навучанне практычнаму ваджэнню з магчымасцю атрымання вадзіцельскага пасведчання катэгорыі "В";
 - якія атрымлівае спецыяльнасці папулярныя і запатрабаваныя на рынку працы;
 - дзяржаўнае страхаванне і медыцынскае абслугоўванне;
- бясплатны праезд да месца правядзення водпуску па тэрыторыі рэспублікі 1 раз у год (для навучаюцца за кошт сродкаў бюджэту).

Ва ўніверсітэце створаны ўсе ўмовы для самарэалізацыі асобы навучэнца, магчымасць правядзення навуковых даследаванняў пад кіраўніцтвам выкладчыка, заняткі спортам (ва ўніверсітэце дзейнічае 11 спартыўных секцый), удзел у творчых калектывах (КВЗ, вакальна-інструментальны ансамбль, харэаграфічныя групы).

Выпускнікоў, якія навучаліся за кошт сродкаў бюджэту,
Прысвойваецца першае спецыяльнае званне «лейтэнант унутраных службы»,
гарантаваў працаўладкаванне і забеспячэнне першага працоўнага месца.

**Не пазбаўляйце сябе курсантства - выдатнай пары,
калі ты малады, энергічны, крэатыўны.**

Спадзяемся, што наведваюшы наш сайт <http://ucsp.by> (раздел «Абітурыенту»),
вы знайдзеце інтэресуючую вас інфармацыю.

**Для ўдзелу ў конкурсе на паступленне вам неабходна звярнуцца
у Шчучынскі раённы аддзел па надзвычайных сітуацыях
па адрасе: г.Шчучын, вул.Ціміразева 1а, тэл. 29680, 26521,
дзе пададуць вычарпальную інфармацыю
аб правілах прыёму ва ўніверсітэт.**